

## 2018 - Год малой радзімы ў Беларусі

### Годам малой радзімы аб'яўлены 2018 год у Беларусі.

Аб гэтым Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў на ўрачыстай цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод лепшым работнікам аграрнай галіны рэспублікі. Кіраўнік дзяржавы растлумачыў, што прыняцце такога важнага рашэння выклікалі разважанні аб важнасці малой радзімы ў лёсе кожнага чалавека. "Яна шматалічная. Для адных гэта родны горад, вуліца ў горадзе або невялікі дворык, вёска, дзе прайшлі лепшыя дзіцячыя гады, для іншых – кавалачак дзікай прыроды, які радаваў вока і дарыў пачуццё напоўненасці і спакою. А для тых, хто паехаў шукаць шчасце ў іншыя краіны, малой радзімай стала Беларусь", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.




Прэзідэнт падкрэсліў, што настаў час кожнаму не толькі ўспомніць аб сваіх каранях, аб месцы, дзе засталася часцінка душы, але і аддаць доўг гэтаму кавалачку зямлі. "Вельмі хочацца, каб дапамога ішла ад сэрца, стала ўласнай ініцыятывай. Яна можа быць матэрыяльнай, стваральнай, асветнай, творчай - хто як можа і хто колькі можа. Залежыць ад магчымасцей, фантазіі і жадання кожнага. Настаў момант праявіць сябе і ўпісаць сваё імя ў гісторыю гэтай малой радзімы, гэтага кавалачка нашай зямлі", - заявіў беларускі лідар.



Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што Беларусь - прыгожая і добраўпарадкаваная краіна з чыстымі ўтульнымі гарадамі, агледжанымі сельгасугоддзямі, багатай прыродай. "Дзяржава шмат зрабіла ў гэтым напрамку і не спыніцца на дасягнутым. Але ж няма мяжы дасканаласці, і заўсёды дзе прымяніць уласныя сілы. Беларусь - наш агульны дом, і ў нашых інтарэсах зрабіць яго ўтульным і ўзорным, - сказаў ён. - Давайце пакажам, што мы сапраўдныя і руплівыя гаспадары сваёй зямлі. Нас шмат, і


таму нават самы сціплы ўклад кожнага адыграе сваю ролю, зробіць краіну яшчэ прыгажэйшай".

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, асабісты ўдзел кожнага ў гэтым працэсе будзе для новых пакаленняў прыкладам сапраўднага патрыятызму, калі прыгожыя лозунгі і словы падмацоўваюцца канкрэтнымі справамі і ўчынкамі. "І гэта не задача аднаго года. Магчыма, некалькіх гадоў. А лепш, калі стане нормай жыцця. Нашай роднай зямлі патрэбна энергія любові кожнага жыхара, яго вера ў сваю краіну і клопат аб ёй. Беларусь такая, якой мы яе бачым, такая, якой мы яе ствараем. І самае галоўнае - якія мы, такая і яна, наша Беларусь. Чым больш людзей паспяховых, упэўненых у сабе і сваёй краіне – тым мацнейшая дзяржава. І разуменне гэтай сувязі трэба перадаць, як ген, сваім дзецям", - лічыць Аляксандр Лукашэнка.




## ПЛАН мерапрыемстваў да Году малой радзімы

Назва мерапрыемства	Месца правядзення	Дата
“Тут твае карані, адсюль вытокі”, гутарка-развага	Баранавічы СБ	1 кв.
“Вёска, у якой ты жывеш”, краязнаўчая гадзіна	Турэц СБ	1 кв.
“На хвалях лёсу”, вечар-партрэт (да 70-годдзя спартсменкі Т.Шыманскай)	Карэлічы РБ	1 кв.
“Жыццё як подзвіг”, урок гісторыі (да 105-годдзя С.Прытыцкага)	Палужжа СБ	1 кв.
“Хроніка аднаго жыцця”, краязнаўчая гадзіна (да 250-годдзя А.Храптовіча)	Малюшычы СБ	1 кв.
“Чэмпіёнка з Мядзвядкі”, гадзіна цікавага паведамлення (да 70-годдзя спартсменкі Т.Шыманскай)	Мір ГПБ	1 кв.
“Духоўны радавод варанчанскага краю”, гістарычны экскурс	Варонча СБ	1 кв.
“Гістарычная і культурная спадчына Карэліччына”, дзень бібліяграфіі	Цырын СБ	1 кв.
“На мове сэрцу зразумелай”, літаратурная гадзіна (да 60-годдзя мясцовага краязнаўца С.Кошур)	Баранавічы СБ	1 кв.
“Мясцовыя народныя звычаі на калядныя святы”, літаратурнае падарожжа	Некрашэвічы СБК	1 кв.
“Беларускі скарб”, фальклорнае падарожжа	Турэц СБ	1 кв.
“Ай, да Масленіца!”, фальклорнае свята	Мір ГПБ	1 кв.
“Я вырас тут – і край мне гэты любы!”, конкурс малюнкаў	ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка”	2 кв.
“Пасха – свята надзеі і радасці”, выстава-святая	Райца СБ	2 кв.
“Памяць жыве ў народзе”, гадзіна памяці (да 105-годдзя М.Арцюха)	Карэлічы РБ	2 кв.
“Нашы славуць землякі”, этнаграфічна-тэматычнае падарожжа	Аюцавічы СБ	2 кв.
“Усяму пачатак тут, у краі родным”, візітка знакамітага земляка А.Барысевіча	Варонча СБ	2 кв.
“Роднай зямлі галасы”, гучныя чытанні	Аюцавічы СБ	2 кв.
“Летуценнік з краіны райскай”, літаратурны вечар (да 135-годдзя Я.Маўра)	Карэлічы РБ	2 кв.
“Лепшых кніг адкрыты нам старонкі”, літаратурнае знаёмства (да 135-годдзя Я.Маўра)	Баранавічы СБ	2 кв.
“Беларускі скарб”, фальклорнае падарожжа	Ярэмічы СБ	2 кв.



“Беларускі Жуль Верн”, літаратурны партрэт (да 135-годдзя Я.Маўра)	Палужжа СБ	2 кв.
“Пісьменнікі-юбіляры Карэліччыны: А.Мілюць, А.Бажко, У.Навумовіч, У.Сыракомлі”, літаратурная гадзіна	Малюшычы СБ	3 кв.
“І ажываюць спадчыны старонкі...”, прэзентацыя	Карэлічы ДБ	3 кв.
“Лірнік зямлі беларускай”, літаратурная гадзіна (да 195-годдзя У.Сыракомлі)	Райца СБ Палужжа СБ	3 кв.
“Пра родны край з любоўю”, гадзіна краязнаўчай кнігі	Баранавічы СБ	3 кв.
“Сцяжынкамі роднага краю”, віртуальнае падарожжа	Райца СБ	3 кв.
“Знакамітыя людзі цырынскага краю”, дзень інфармацыі	Цырын СБ	3 кв.
“Лірнік вясковы”, літаратурны вечар (да 195-годдзя У.Сыракомлі)	Мір ГПБ	3 кв.
“Знакавыя постаці Беларусі”, інфармацыйная гадзіна (да 195-годдзя У.Сыракомлі)	Баранавічы СБ	3 кв.
“Жыццё і творчасць У.Сыракомлі”, выстава-прагляд	Некрашэвічы СБК	3 кв.
“Рук залатых зямныя цуды”, выстава-рэч	Варонча СБ	3 кв.
“Любі, браток, родны куток”, гучныя чытанні	Аюцавічы СБ	3 кв.
“Я вырас тут – і край мне гэты любы!”, краязнаўчая вандроўка	Жухавічы СБ	3 кв.
“Кожны край мае тых, хто яго пяе”, краязнаўчая гадзіна	Лукі СБ	3 кв.
“Землі мойяй мінуўшая судьба”, вечар паэзіі (да 195-годдзя У.Сыракомлі)	Карэлічы РБ	3 кв.
“Партызанскі край карэліцкі”, краязнаўчая гадзіна	Палужжа СБ	3 кв.
“Твая зямля”, гістарычная гадзіна (да 65-годдзя У.Арлова)	Мір ГПБ	3 кв.
“Тут чуецца часоў далёкіх шэпт...”, краязнаўчае падарожжа	Варонча СБ	3 кв.
“Свята вады і агню: Купалле”, літаратурна-забаўляльная праграма	Краснае СБ	3 кв.
“Купалле – свята вады і агню”, гадзіна фальклору	Райца СБ	3 кв.
“3 кнігай па жыцці”, юбілейны вечар ветэрана працы Н.С.Яфрэмавай	Карэлічы РБ	3 кв.
“Філософ-асветнік з Міра”, краязнаўчая гадзіна (да 265-годдзя Саламона Маймана)	Мір ГПБ	3 кв.
“Ой, рана на Івана...”, гадзіна фальклору	Палужжа СБ	3 кв.
“Прышоў Спас і лета ад нас”, свята	Цырын СБ	3 кв.



“Каб жыла культура продкаў”, этнаграфічная гадзіна	Баранавічы СБ	3кв.
“Мой край у сэрцы маім”, тыдзень краязнаўчай кнігі	ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка”	4кв.
“Макоша запрашае”, свята народнай творчасці	Райца СБ	4кв.
“Беларусам я радзіўся”, хвілінка з пісьменнікам-юбілярам (да 110-годдзя А.Мілюця)	Баранавічы СБ	4кв.
“Голас пявучай струны”, вусны часопіс (да 100-годдзя А.Бажко)	Карэлічы РБ	4кв.
“Жыццё на сцэне”, вечар-партрэт (да 115-годдзя А.Ільінскага)	Мір ГПБ	4кв.
“Тут Радзімы маёй пачатак”, краязнаўчы куток	Краснае СБ	4кв.
“Проза ў вершах”, краязнаўчая гадзіна (да 75-годдзя Г.Дзмітрыева)	Карэлічы РБ	4кв.
“Шлях паэта”, вечар-партрэт (да 100-годдзя А.Бажко)	Ярэмічы СБ	4кв.
“З душой чулай, чалавечай”, літаратурная вандроўка (да 220-годдзя А.Міцкевіча)	Жухавічы СБ	4кв.
“Паэт-юбіляр: У.Сыракомля”, паэтычная гадзіна (да 195-годдзя У.Сыракомлі)	Аюцавічы СБ	4кв.
“Мая паэзія з крыніц старонкі роднай”, творчая сустрэча з мясцовай паэткай А.Панасенка	Баранавічы СБ	4кв.
“Жывуць традыцыі – квітнее зямля”, тэматычная выстава	Райца СБ	4кв.
“Партрэт пісьменніка і настаўніка”, вечарына (да 75-годдзя У.Навумовіча)	Карэлічы РБ	4кв.
“Душа паэта ў яго вершах”, паэтычная гадзіна (да 110-годдзя А.Мілюця)	Ярэмічы СБ	4кв.
“Талантов россыпь – гениев полёт”, выстава-вернісаж	Краснае СБ	4кв.
“Сем разоў адмер”, штрыхі да партрэта (да 100-годдзя А.Бажко)	Баранавічы СБ	4кв.
“Я вырас тут і край мне гэты дарагі”, краязнаўчае падарожжа	Райца СБ	4кв.
“Народны артыст з Міра”, інфармацыйная гадзіна (да 115-годдзя А.Ільінскага)	Карэлічы РБ	4кв.
“Кніга Славы Карэліцкага раёна: годы і людзі”, краязнаўчая гадзіна	Жухавічы СБ	4кв.
“Чароўная краса паэтычнага слова”, гадзіна выдатнай асобы (да 220-годдзя А.Міцкевіча)	Баранавічы СБ	4кв.
“Светлым ценем Адама Міцкевіча”, літаратурна-музычная кампазіцыя	Карэлічы РБ	4кв.

